

ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЯ, 9 СХОВІШЧА КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

Члены верхняй палаты парламента павіншавалі
Нацыянальную бібліятэку з юбілеем



У мінулыя сераду і чацвер старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаіл Мясніковіч, яго намеснік, віцэ-спікер верхняй палаты беларускага парламента Мар'яна Шчоткіна, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей Рахманаў прынялі ўдзел у мерапрыемствах, прысвечаных 95-годдзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ) і 500-годдзю беларускага кнігадрукавання.

Ад імя Савета Рэспублікі члены Прэзідыума перадалі ўдзельнікам святочных мерапрыемстваў віншаванні і пажаданні. Міхаіл Мясніковіч уручыў ганаровыя граматы Нацыянальнага сходу заслужаным работнікам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

У сваю чаргу, вішнюючы супрацоўнікаў НББ з 95-годзем, намеснік старшыні Савета Рэспублікі адзначыла, што бібліятэка з'яўляецца галоўным сховішчам культурнай спадчыны беларусаў. «Кніга мае важнае значэнне для беларускага народа. Яна захоўвае мудрасць пакаленняў, аб'ядноўвае нас як нацыю, з'яўляецца дасягненнем духоўнай культуры народа, — сказала Мар'яна Шчоткіна. — Сёння вялікая справа першадрукара Францыска Скарыны працягваецца на належным узроўні. На міжнародных кніжных выстаўках і конкурсах беларуская кніга прадстаўлена годна і атрымлівае высокія ўзнагароды».

ПЫТАННІ ПРАМЫСЛОЎЦАЎ І ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ

Члены Прэзідыума Савета Рэспублікі
ўзялі ўдзел у асамблеі

Старшыні пастаянных камісій Савета Рэспублікі — па эканоміцы, бюджэце і фінансах Уладзімір Панцюхоў, па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей Рахманаў — прынялі ўдзел у XI Справаздачна-выбарнай асамблеі Міжнароднага кангрэса прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў.

Мерапрыемства было арганізавана пры ўдзеле Беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі і сабрала прадстаўнікоў дзелавых колаў больш чым з 30 краін, сярод якіх Італія, Германія, Венгрыя...

У гэты ж дзень, 15 верасня, Уладзімір Панцюхоў як член апякунскага (назіральнага) савета Беларускай федэрацыі валеібола ўдзельнічаў у пасяджэнні прэзідыума і пазачарговай справаздачна-выбарнай канферэнцыі федэрацыі, якія праходзілі на базе Універсітэта грамадзянскай абароны МНС Рэспублікі Беларусь.

НЕ ТОЛЬКІ ВЫСЛУХАЦЬ

Сенатары правялі асабістыя прыёмы грамадзян
Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці, дырэктар сярэдняй школы №16 г. Мазыра Аксана Кавалькова правяла асабісты прыём грамадзян.

У мінулую сераду адбылася сустрэча парламентарыя з жыхарамі Мазыра і Мазырскага раёна. Заяўнікаў хвалілі пытанні працаўладкавання, пенсійнага забеспячэння і іншыя. А 11 верасня парламентарый правяла выязны асабісты прыём грамадзян Петрыкаўскага раёна, дзе былі ўзняты пытанні транспартных зносін аддаленых населеных пунктаў з раённым цэнтрам, медыцынскага абслугоўвання, працаўладкавання. Аксана Кавалькова дала тлумачэнні заяўнікам, а вырашэнне праблем, якія патрабуюць дадатковага вывучэння, узяла на кантроль.

Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні, гапоўны ўрач Глускай цэнтральнай раённай бальніцы імя А.С. Сямёнава Ірына Пятрова правяла асабісты прыём грамадзян у Каткаўскім сельвыканкаме. Заяўнікі былі ўзняты пытанні аказання банкаўскіх і паштовых паслуг, а таксама газаабеспячэння.

Вераніка ПУСТАВІТ. pustavit@zviazda.by

Ужо праз два тыдні ў парламенце распачнецца чарговая сесія. Сярод законапраектаў, якія плануецца разгледзець, будуць і тыя, што заклікаюць палепшыць эканамічную сферу нашай краіны. Менавіта пра іх нам раскажаў Уладзімір ПАНЦЮХОЎ, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па эканоміцы, бюджэце і фінансах.

— Уладзімір Іванавіч, якія законапраекты, што адносяцца да кампетэнцыі Пастаяннай камісіі, плануецца разгледзець падчас воўсеньскай сесіі?

— На сённяшні дзень у Пастаяннай камісіі знаходзіцца шэсць прынятых у першым чытанні законапраектаў, якія мы рыхтуемся разгледзець. Сярод іх — новая рэдакцыя законаў «Аб дзяржаўных закупках тавараў (работ, паслуг)» і «Аб супрацьдзеянні манапалістычнай дзейнасці і развіцці канкурэнцыі», законапраекты аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у законы аб дзяржаўна-прыватным партнёрстве, аб абароне правоў спажыўцоў і інш. Акрамя гэтага, у абавязковым парадку будзе разгледжаны бюджэтны пакет.

У мінулы панядзелак пад кіраўніцтвам старшыні Савета Рэспублікі Міхаіла Мясніковіча адбылося пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі, падчас якога абмяркоўваліся гэтыя і іншыя законапраекты, якія адносяцца да распараджэння Пастаяннай камісіі. Па кожным з іх выпрацаваны прапановы, накіраваныя на ўдасканаленне дзейнага заканадаўства ў той ці іншай сферы.

Члены Прэзідыума таксама звярнулі ўвагу на неабходнасць прывядзення разгледжаных законапраектаў у адпаведнасць з Дагаворам аб



Еўразійскім эканамічным саюзе і правам ЕАЭС. Усё гэта будзе ўлічана намі пры дапрацоўцы.

— Якія законапраекты выклікалі найбольшую цікавасць у членаў Прэзідыума?

— Асабліва ўвага была ўдзелена новым рэдакцыям законаў «Аб дзяржаўных закупках тавараў (работ, паслуг)» і «Аб

супрацьдзеянні манапалістычнай дзейнасці і развіцці канкурэнцыі». Актыўная дыскусія разгарнулася вакол крытэрыяў і абгрунтавання парогавых значэнняў для прыняцця рашэнняў аб аднясенні суб'ектаў гаспадарання да суб'ектаў, якія займаюць дамінуючае становішча на рынку, і магчымасці ўдзелу мясцовых Саветаў дэпутатаў у прыняцці гэтых рашэнняў.

— Што да дзяржаўных закупак, якія карэктывы ў законапраект аб іх плануецца ўнесці?

— Асноўная мэта распрацоўкі гэтага законапраекта — прывядзенне нормаў дзейнага закона аб дзяржаўных закупках у адпаведнасць з Дагаворам аб ЕАЭС. Члены Пастаяннай камісіі, вывучыўшы прыняты ў першым чытанні законапраект, унеслі прапановы замацаваць у ім нормы, накіраваныя на стварэнне роўных умоў доступу суб'ектаў гаспадарання да дзяржаўных закупак на рынках Саюзнай дзяржавы і ЕАЭС, рэалізацыю механізма спецыяльных інвестыцыйных кантрактаў. Акрамя гэтага, прапанавалі замацаваць магчымасць свабоднага доступу ўдзельнікаў закупак да інфармацыі аб выніках праведзеных працэдур закупак і адказнасць удзельніка-пераможцы за дакладнасць звестак, пададзеных у дакументах, прадстаўленых для ўдзелу ў дзяржаўных закупках, а таксама за ўхіленне або адмову ад заключэння дагавора на дзяржаўную закупку.

— Якім чынам унясенне зменаў у Закон «Аб дзяржаўна-прыватным партнёрстве» паўплывае на рэалі-

зацыю гэтай формы ўзаемадзеяння паміж бізнесам і дзяржаўнымі структурамі?

— Прыняты ў 2015 годзе закон «Аб дзяржаўна-прыватным партнёрстве» заклаў прававую аснову для пашырэння ўзаемадзеяння дзяржавы і бізнесу пры рэалізацыі розных праектаў. Праз пэўны час спатрэбілася яго дапрацаваць. Асноўныя змены закранулі парадак выбару прыватнага партнёра, падыходы да правядзення конкурсу і дзейнасці конкурснай камісіі па выбары прыватнага партнёра, паўнамоцтвы дзяржаўных органаў у сферы ДПП, склад удзельнікаў, якія могуць выступаць у якасці прыватнага партнёра, кантроль за выкананнем умоў пагаднення ДПП, а таксама гарантыі правоў прыватнага партнёра.

У той жа час мы выступілі з прапановай яшчэ больш удасканаліць дадзены інстытут і прадугледзець у законапраекце наяўнасць дзейснага механізма рэалізацыі праектаў дзяржаўна-прыватнага партнёрства, замацаванне зоны адказнасці дзяржаўных органаў і службовых асоб, адказных за прыняцце рашэнняў у сферы дзяржаўна-прыватнага партнёрства, уключэнне пераважна нормаў прамога дзеяння. Усё гэта дазволіць, на нашу думку, стварыць узаемавыгадныя і празрыстыя ўмовы дзейнасці дзяржаўных і прыватных партнёраў, а таксама дадаткова прыцягнуць інвестыцыі ў эканоміку краіны і вызваліць сродкі дзяржаўнага бюджэту.

Карыстаючыся нагодай, Уладзімір Панцюхоў павіншаваў калектыў рэдакцыі газеты «Звязда» з юбілейнай датай — стагоддзем — і пажадаў ёй далейшага росквіту, стабільнасці і фінансавога дабрабыту, а творчай камандзе — шчасця, моцнага здароўя, добрага настрою, цікавай працы, прафесійных поспехаў і ўдзячных чытачоў.

Вераніка ПУСТАВІТ. pustavit@zviazda.by

Новая прапанова

Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу па эканамічнай палітыцы Ганна КАНАПАЦКАЯ сустрэлася з журналістамі, каб раскажаць пра ініцыятывы, якія прапануюцца ў дачыненні да палітыкі па барацьбе з утрыманствам.



прадпрыемстваў і развіцці самазанятасці. Па словах Ганны Канапацкай, азнаёміцца з дакументам і паўдзельнічаць у абмеркаванні можна праз інтэрнэт.

Па-першае, на думку аўтараў ініцыя-

тывы, адрасная грашовасцацыяльная падтрымка павінна фарміравацца на аснове дабрабыту кожнай сям'і. Зараз, напрыклад, камунальныя паслугі даціруюцца ўсім. Але ёсць людзі, якія сапраўды сёння могуць плаціць 100% за ваду, электрычнасць і г.д., а ёсць, напрыклад, людзі з абмежаванымі магчымасцямі, якім цяжэй здабыць гэтую суму. Увядзенне адраснай сацыяльнай падтрымкі дазволіць не разрываць сродкі

дзяржаўнага бюджэту на льготы і датацыі ўсім, а вызначыць тое кола асоб, якім яны сапраўды неабходныя. «У распрацоўцы ў нас цяпер знаходзіцца закон аб адраснай сацыяльнай фінансавай дапамозе грамадзянам Рэспублікі Беларусь», — дадала Ганна Канапацкая.

Па-другое, фінансаванне пачатковай і сярэдняй адукацыі з дапамогай ваўчараў. Гэта значыць рэалізацыя прынцыпу, калі грошы ідуць непасрэдна за вучнем. Гэты ваўчар таксама можа быць выкарыстаны на перападрыхтоўку працоўных кадраў, што важна, калі змяняецца рынак працы. Каб гэта сістэма запрацавала, роўныя ўмовы павінны быць як у дзяржаўных, так і ў прыватных устаноў адукацыі.

Па-трэцяе, увядзенне інстытута індывідуальнага медыцынскага страхавання праз адкрыццё кожнаму грамадзяніну страхо-

га медыцынскага назапашвальнага рахунку. Пры гэтым дзяржава нароўні з грамадзянамі ажыццяўляе салідарнае фінансаванне дадзенага страхавання.

Безумоўна, усё гэта немагчыма без пэўных эканамічных рэформаў. І ў тым ліку праз стымуляванне занятасці і стварэнне спрыяльнага дзелавага клімату, а таксама барацьбу з нерэнтабельнымі прадпрыемствамі, якія падтрымліваюцца за кошт дзяржаўных сродкаў. З гэтай мэтай, напрыклад, прапануецца правесці аўдыт дзяржпраграм, каб грошы адпраўляліся толькі туды, дзе яны сапраўды неабходныя. «Безумоўна, мы павінны стварыць умовы для інтэграцыі самых сучасных тэхналогій для таго, каб у Беларусі вырабляліся высокатэхналагічныя тавары і паслугі», — адзначыла Ганна Канапацкая.

Надзея АНІСОВІЧ. anisovich@zviazda.by

ЗВЯЗДА